

Ludwig Lazarus Zamenhof,
Сэрца, цішэй!

tradukita de Людмила Сильнова

Сэрца, цішэй! Не
стукай так
тревожна,
Не выскачы,
балеснае, з
грудзей!
Так лёгка ўжо
цябе стрымаць
няможна.
Сэрца, цішэй!

Сэрца, цішэй! Пасля
нястомнай працы
у перамогу верыцца
лягчэй.
Даволі! супакойся ад
біцца ты!
Сэрца, цішэй!

Ludwig Lazarus Zamenhof,
О сердце

tradukita Замятин

О сердце, не
стучи ты так
тревожно!
Ты из груди не
рвись теперь
долой!
Уж мне сдержать
себя едва
возможно,
О, сердце, стой!

О, сердце, стой!
В такое ли
мгновенье,
затратив труд, я
проиграю бой?
Довольно же! Уими
своё биенье!
О, сердце, стой!

Ludwig Lazarus Zamenhof,
О сердце

tradukita de Бонифатий Торнадо

О сердце, ты не бейся
так тревожно,
не рвись нетерпеливо
из груди!
Ужели, долгий
путь пройдя,
возможно
мне в трудный час не
победить?

Или, быть может,
путь избрал я
ложный,
иль могут силы
вдруг мне
изменить?
Довольно, перестань
так сильно
биться!
О, моё сердце!

Ludwig Lazarus Zamenhof,
О Herz, mein Herz

tradukita de Richard Schulz

O Herz, mein Herz, was
soll dein heftig Wal-
ten?
Spreng nicht die Brust!
O lass mich ruhig
sein!
Nur schwer vermag ich,
mich gefasst zu hal-
ten,
o Herze mein!

O Herz, mein Herz, nach
jahrelangem Plagen
soll's sich entscheiden,
ob der Sieg nun mein!
Genug! Stell ab dein un-
ruhvolles Schlagen,
o Herze mein!

...

...

...

...

*Traduko de la Esperanta poemo “Ho, mia kor” de LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF (Ludoviko Lazaro Zamenhofo, *1859-12-15 – †1917-04-14) en la Belorusan de Людмила Сильнова.*

Arg-129-905 (2009-11-05 15:39:09)

Tiu ĉi traduko estas kopiita el la retejo <http://donh.best.vwh.net/Esperanto/Literaturo/Revvuoj/ckk/ckk9904.htm>.

*Traduko de la Esperanta poemo “Ho, mia kor” de LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF (Ludoviko Lazaro Zamenhofo, *1859-12-15 – †1917-04-14) en Esperanton de Бонифатий ТОРНАДО (Борис Владимирович Токарев, *1927-10-14 – †1994-11-17).*

Arg-129-896 (2008-04-28 09:53:14)

Prenita el la retejo <http://miresperanto.narod.ru/tradukoj/zamenhof.htm>.

*Traduko de la Esperanta poemo “Ho, mia kor” de LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF (Ludoviko Lazaro Zamenhofo, *1859-12-15 – †1917-04-14) en Esperanton de Бонифатий ТОРНАДО (Борис Владимирович Токарев, *1927-10-14 – †1994-11-17).*

Arg-129-901 (2010-03-06 17:51:21)

Prenita el la retejo <http://miresperanto.narod.ru/tradukoj/zamenhof.htm>. Vidi ankaŭ la retejon: <http://esperanto.net/literaturo/roman/tokarev.html>. “Bonifatij Vasiljeviĉ Tornado” (cirile: Бонифатий Василевич Торнадо) estis la pseŭdonimo de la tradukinto de tiu Zamenhofa poemo, lia vera nomo estis: Борис Владимирович Токарев (latinskribe: Boris Vladimirovič Tokarev). Pri via verko kaj vivo vidu ankau la retejojn <http://pri-historio.boom.ru/tokarev.htm> kaj http://eo.wikipedia.org/wiki/Boris_Tokarev.

*Traduko de la Esperanta poemo “Ho, mia kor” de LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF (Ludoviko Lazaro Zamenhofo, *1859-12-15 – †1917-04-14) en Esperanton de RICHARD SCHULZ (Rikardo Ŝulco, *1906-07-12 – †1997-09-26).*

LZ-002-1a / Arg-129-253 (2013-02-26 15:14:26)

Germanigita de Rikardo Shulco (RICHARD SCHULZ, 1906 - 1997) laŭ la origina internacia lingva teksto de LUDWIK LEJZER ZAMENHOF. Pri Richard Schulz vidu la vikipedian retejon http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Schulz.